

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ
РАШЭННЕ
30.11.2015 № 3/2 - РС
г. Мінск

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
РЕШЕНИЕ
2015 г. №
г. Минск

Пасяджэння Савета БДУ

Асноўныя вынікі ўступнай кампаніі.
Задачы і мэты факультэтаў па далейшым
удасканаленні прафарыентацыйнай
работы ў 2015–2016 навучальным годзе

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад начальніка Галоўнага ўпраўлення
вучэбнай і навукова-метадычнай работы, адказнага сакратара прыёмнай
камісіі Хухлындзінай Л.М., Савет адзначае, што ва ўніверсітэце ў цэлым
праведзена вялікая праца па арганізацыі набору абітурыентаў ў 2015 г.

Факультэты, інстытуты і сакратарыят прыёмкай камісіі актыўна вялі
прафарыентацыйную працу. Арганізавана працавалі разнастайныя курсы па
падрыхтоўцы да паступлення, Школы юных і школы абітурыентаў.
Выкладчыкі факультэтаў, члены сакратарыята прыёмнай камісіі ўдзельнічалі
ў мерапрыемствах для выпускнікоў школ і каледжаў Мінска і Мінскай
вобласці, якія праводзіліся сумесна з Гарадскім рэсурсным цэнтрам.
Выкладчыкі БДУ ўдзельнічалі ў арганізацыі і правядзенні абласных і
рэспубліканскіх конкурсаў, турніраў і алімпіяд па агульнаадукацыйных
прадметах (снежань 2014 - сакавік 2015 г.).

Дзяржаўнай камісіяй па кантролі за арганізацыяй і правядзеннем
ўступнай кампаніі адзначаны высокі ўзровень арганізацыі цэнтралізаванага
тэсціравання, прыёму дакументаў, правядзення ўступных выпрабаванняў і
залічэння абітурыентаў.

На ўсе формы атрымання вышэйшай адукацыі залічана 4935
абітурыентаў. План прыёму на дзённую бюджэтную форму выкананы цалкам
(2023 чал.), пры сярэднім конкурсе 1,7 чалавек на месца (у 2014 г. сярэдні
конкурс складалаў 1,5).

На завочную форму за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту
залічана 256 абітурыентаў пры плане прыёму 270 (93%). План прыёму не
выкананы па спецыяльнасцях геаграфічнага, гістарычнага (акрамя
спецыяльнасці «дакументазнаўства»), механіка-матэматычнага факультэта і
факультэта філасофіі і сацыяльных навук.

Пры плане 1846 на дзённую платную форму залічана 1790 чалавек (97%). На
726 месцаў завочнай платнай формы залічана 629 (87%); для атрымання
другой вышэйшай адукацыі на 259 месцаў - 237 (92%)

Сярод залічаных 85 пераможцаў Міжнародных і Рэспубліканскіх алімпіяд; 6 лаўрэатаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (у 2014 г. - 2). 68% сярод залічаных па агульным конкурсе набралі 300 балаў і больш па трох сертыфікатах (у 2013 г - 54% такіх абітурыентаў). 25% ад агульнай колькасці залічаных на педагагічныя напрамкі скончылі сярэдняю школу з медалямі або сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы з выдатнымі дыпламамі альбо з'яўляюцца пераможцамі абласной алімпіяды (ў 2014 годзе - 24%).

Па стане на 30 лістапада 2015 г. на навучанне прынята 883 замежныя грамадзяне. З іх 404 - на I ступень атрымання вышэйшай адукацыі, 204 - на II ступень, 2 - у Юрыдычны каледж; 19 - у аспірантуру, 254 - на ФДА і курсы рускай мовы.

Вучоны савет ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Адобрыць ў цэлым работу прыёмнай камісіі і яе сакратарыята па арганізацыі прыёму ў 2015 годзе.
2. Зацвердзіць план мерапрыемстваў па арганізацыі прыёму ў 2016 г. (прыкладаецца).
3. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы (Хухлындзіна Л.М.), Упраўленню міжнародных сувязей (Рэзнікаў В.Я.) актуалізаваць матэрыялы для абітурыентаў, уключаючы інтэрнэт-сайты факультэтаў, зрабіўшы акцэнт на запатрабаванасці выпускнікоў універсітэта, стартавыя перавагі перад выпускнікамі іншых устаноў адукацыі.

Тэрмін выканання 24 снежня 2015

4. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў распрацаваць інфармацыйныя матэрыялы аб спецыяльнасцях магістратуры і прадставіць іх у Галоўнае ўпраўленне вучэбнай і навукова-метадычнай работы.

Тэрмін выканання 24 снежня 2015

5. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў размясціць матэрыялы пра падрыхтоўку на другой ступені атрымання вышэйшай адукацыі на інтэрнэт-сайтах факультэтаў, уключаючы інфармацыю на англійскай мове.

Тэрмін выканання 1 лютага 2016

6. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы (Хухлындзіна Л.М.), Упраўленню міжнародных сувязей (Рэзнікаў В.Я.) выкарыстоўваць магчымасці адукацыйных выстаў, Дзён кар'еры БДУ для інфармавання аб магчымасцях атрымання адукацыі на другой ступені.

Тэрмін выканання: на працягу года

7. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў з мэтай арганізацыі прафарыентацыі навучэнцаў устаноў сярэдняй адукацыі выкарыстоўваць магчымасці шостага школьнага дня.

Тэрмін выканання: 30 мая 2016

8. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў дапоўніць планы прафарыентацыйнай работы канкрэтнымі мерапрыемствамі ў рамках шостага школьнага дня з указаннем наймення ўстановы сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з лістом Міністэрства адукацыі ад 2015/10/20 № 08-07/2334 «Аб прадстаўленні інфармацыі аб правядзенні прафарыентацыі ў шосты школьны дзень».

Тэрмін выканання 20 снежня 2016

9. Цэнтру інфармацыйных тэхналогій сумесна з ГУВНМР правесці дапрацоўку інфармацыйнай сістэмы «Абітурыент» з мэтай пашырэння магчымасцей арганізацыі on-line рэгістрацыі ў 2016 г.

Тэрмін выканання: 30 мая 2016

10. Упраўленню выхаваўчай работы выкарыстаць патэнцыял студэнцкіх арганізацый для шырокага прыцягнення студэнтаў да правядзення прафарыентацыйнай работы, інфармавання абітурыентаў праз сацыяльныя сеткі пра навучанне ў БДУ.

Тэрмін выканання: снежань 2015 - чэрвень 2016

11. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы (Хухлындзіна Л.М.) паўторна падрыхтаваць ліст ў Міністэрства адукацыі з просьбай уключыць у лік педагагічных спецыяльнасцей, на якія могуць паступаць без экзаменаў медалісты і пераможцы абласных алімпіяд, спецыяльнасці «беларуская філалогія (па напрамках)», «руская філалогія (па напрамках)», «гісторыя (па напрамках)»

Тэрмін выканання: 20 студзеня 2016

Старшыня Савета

С.У.Абламейка

Вучоны сакратар Савета БДУ

С.М.Ходзін

**ПЛАН ПРАФАРЫЕНТАЦЫЙНАЙ РАБОТЫ
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА
У 2015 - 2016 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ**

№	Мерапрыемства	Тэрміны	Адказныя
1.	Заклучэнне дагавораў аб супрацоўніцтве з гімназіямі і школамі, актывізацыя працы з профільнымі класамі	На працягу года	Факультэты і інстытуты
2.	Удзел у злётах выпускнікоў школ і раённых днях прафарыентацыі:	На працягу года	Сакратарыят прыёмнай камісіі, факультэты і інстытуты
3.	Правядзенне сустрэч з выпускнікамі ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, заключэнне дамоў аб супрацоўніцтве з каледжамі	На працягу года	Эканамічны, філалагічны, гуманітарны, гістарычны факультэты, ДІКСТ, ІБМТ, МГЭІ
4.	Правядзенне Дзён адчыненых дзвярэй у адпаведнасці з графікам	Снежань-студзень, сакавік	Усе факультэты і інстытуты
5.	Правядзенне фестываля факультэтаў	Сакавік 2016	ГУ ВНМР, УВРМ, Упраўленне па справах культуры, факультэты і інстытуты
6.	Накіраванне імянных лістоў пераможцам раённых, гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіяд з запрашэннем паступаць у БДУ	Красавік-май 2016	Факультэты і інстытуты
7.	Удасканаленне сайта «Абітурыент БДУ», у тым ліку англамоўнай версіі	Студзень 2016	Медыяцэнтр, ГУ ВНМР, ЦІТ, УМС
8.	Стварэнне мэтавых груп «Абітурыент БДУ-2016» у сацыяльных сетках	Снежня-ліпень 2016	УВРМ, студэнцкія арганізацыі, факультэты і інстытуты
9.	Расылка рэкламных матэрыялаў аб факультэтах «Абітурыенту - 2016» па электроннай пошце ў раённыя, гарадскія і абласныя аддзелы адукацыі	На працягу года	факультэты і інстытуты
10.	Забеспячэнне працы форуму на сайтах факультэтаў і інстытутаў з асобным раздзелам «Абітурыент БДУ» на працягу года, устанаўленне графіка працы «гарачай лініі» ў рэжыме «on-line» «Абітурыент-Адміністрацыя факультэта БДУ (пытанні і адказы)».	На працягу года	Факультэты і інстытуты
11.	Удзел у выставах «Адукацыя і кар'ера»	Снежань 2015 - май 2016	ГУ ВНМР, УМС, факультэты і інстытуты
12.	Накіраванне інфармацыйных матэрыялаў пра факультэты і спецыяльнасцях БДУ ў пасольства Рэспублікі Беларусь за мяжой	Студзень-сакавік 2016	УМС
13.	Удзел сумесна з Гарадскім рэсурсным цэнтрам у правядзенні	лістапад 2015- красавік 2016 г.	ГУ ВНМР, факультэты і інстытуты

№	Мерапрыемства	Тэрміны	Адказнасць
	масавых прафарыентацыйных мерапрыемстваў для выпускнікоў агульнаадукацыйных устаноў раёнаў Мінскай вобласці		
14.	Удзел сумесна з Гарадскім рэсурсным цэнтрам у правядзенні ў раёнах Мінскай абласной міжведамасных семінараў па тэме “Узаемадзеянне розных устаноў і арганізацый па фарміраванні прафесійных намераў навучэнцаў на прафесіі, запатрабаваныя ў рэгіёне”	Лістапада 2015- красавік 2016 г.	
15.	Правядзенне акцыі ў раённых цэнтрах «БДУ - твой крок у будучыню»	Студзень-люты 2016	БРСМ. Студэнцкі саюз. УВРМ
16.	Выступленні студэнтаў у школах рэспублікі ў перыяд зімовых студэнцкіх канікул	Студзень - люты 2016	Факультэты і інстытуты
17.	Прыцягненне да прафарыентацыйнай работы замежных студэнтаў у перыяд студэнцкіх канікул	Студзень-люты 2016	УМС, факультэты і інстытуты
18.	Падрыхтоўка спецыяльных выпускаў газеты «Універсітэт» для абітурыентаў.	Снежань 2015, красавік 2016	Медыяцэнтр, прыёмная камісія
19.	Выступленні ў сродках масавай інфармацыі	На працягу года	Медыяцэнтр, прыёмная камісія, факультэты і інстытуты
20.	Арганізацыя сустрэч слухачоў ФДА са студэнтамі БДУ - выпускнікамі ФДА	Люты 2016 г.	ФДА
21.	Арганізацыя і правядзенне для слухачоў ФДА азнаямленчых экскурсій на факультэты БДУ.	Люты-красавік 2016 г	ФДА
22.	Правядзенне прафарыентацыйнай работы ў перыяд правядзення рэпетыцыйнага тэставання	Лістападзе 2015- красавік 2016	ФДА
23.	Правядзенне маніторынгу слухачоў падрыхтоўчых курсаў, удзельнікаў рэпетыцыйнага тэсціравання па спецыяльнасцях для паступлення	Лістападзе 2015- красавік 2016	ФДА
24.	Правядзенне заняткаў і прафарыентацыйнай работы на аснове дагавораў аб супрацоўніцтве, уключаючы педагагічную практыку: 4 ліцэі, 36 школ, 22 гімназіі, у тым ліку ў рамках шостага школьнага дня	На працягу года	Факультэты і інстытуты
25.	Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні алімпіяд рознага ўзроўню: гарадскіх, раённых, абласных, рэспубліканскіх па агульнаадукацыйных	На працягу года	Біялагічны, геаграфічны, гістарычны, ФМПІ, ММФ, фізічны, філалагічны,

№	Мерапрыемства	Тэрміны	Адказныя
25.	прадметах		хімічны, юрыдычны
26.	Алімпіяда “Абітурыент БДУ”	Люты-сакавік, красавік 2016	ММФ, ФМПІ, фізічны факультэт, РФіКТ
27.	Прыцягненне найбольш актыўных вучняў выпускных класаў падшэфных школ і гімназіі да ўдзелу ў 72-й штогадовай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў БДУ	Сакавік-красавік 2016 г.	Факультэты і інстытуты
28.	Экспедыцыі для навучэнцаў школ, семінары для навучэнцаў і настаўнікаў на базе музеяў БДУ: - Заалагічны музей; - Музей землязнаўства; - Гістарычны і нумізматычны музей.	На працягу года	Біялагічны, геаграфічны, гістарычны факультэты
29.	Сустрэчы студэнтаў Інстытута тэалогіі БДУ з студэнцкай групы «Віталіс» са школьнікамі старэйшых класаў сярэдніх школ Беларусі	На працягу года	Інстытут тэалогіі
30.	Пастаянныя зборы па матэматыцы, інфарматыцы, фізіцы, геаграфіі, гісторыі, беларускай і рускай філалогіі пры падрыхтоўцы да алімпіяд	На працягу года	ФМПІ, ММФ, геаграфічны, фізічны, гістарычны, філалагічны факультэты
31.	Арганізацыя збораў, міжшкольных і школьных факультатываў дадатковага навучання па матэматыцы і інфарматыцы	На працягу года	ФПМІ
32.	Правядзенне навуковых семінараў для старшакласнікаў па рашэнні даследчых задач («Праблемны семінар», «Уводзіны ў сучасную матэматыку»)	На працягу года	ФПМІ
33.	Арганізацыя 37-га Міжнароднага матэматычнага Турніру Гардоў	Кастрычнік- лістападзе 2015, люты-сакавік 2016	ФМПІ, ММФ
34.	Рэспубліканскі турнір юных матэматыкаў	Снежань 2015	ФМПІ, ММФ
35.	XX Рэспубліканская канферэнцыя навучэнцаў (конкурс даследчых работ) па астраноміі, біялогіі, інфарматыцы, матэматыцы, фізіцы і хіміі	Люты 2016	Факультэты і інстытуты
36.	Удзел каманд школьнікаў г. Мінска ў адкрытай Усерасійскай алімпіядзе па праграмаванні	Люты 2016	ФПМІ
37.	Выязныя дні адчыненых дзвярэй у абласных і раённых цэнтрах, майстар-класы ў клубах «Юных	Студзень-май 2016	Факультэт журналістыкі

№	Мерапрыемства	Тэрміны	Адказныя
	журналістаў		
38.	Правядзенне конкурсу эсэ сярод школьнікаў на прызы Мінскай рэгіянальнай мытні "Мая прафесія мытнік"	Декабрь 2015 г.	ФМА
39.	Прыцягненне школьнікаў да ўдзелу ў «Міжнародных днях ГС», днях геолога	Люты, красавік 2016	Геаграфічны факультэт
40.	Правядзенне трэніровачнага пісьмовага экзамена-тэста па матэматыцы для абітурыентаў (у г. Мінску на базе БДУ, а таксама ў шэрагу гарадоў і раёнаў рэспублікі)	Май 2016 г.	ФПМІ
41.	Правядзенне IV фестывалю моў з прыцягненнем навучэнцаў школ	Люты-сакавік 2016	Філалагічны факультэт
42.	Правядзенне конкурсу творчых работ для вучняў выпускных класаў школ Беларусі «Я люблю Беларусь»	Красавік-май 2016	Філалагічны факультэт
43.	Творчая алімпіяда па матэматыцы для вучняў 7-10 класаў, 5-6 класаў	Студзень, красавік 2016	ФПМІ, ММФ
44.	Арганізацыя рэспубліканскага матэматычнага конкурсу «Кенгуру 2014»	Сакавік 2016	ММФ
45.	Удзел у арганізацыі і правядзенні навукова-інжынернага конкурсу навучэнцаў "Belarus Science and Engineering Fair"	Люты 2016	Факультэты і інстытуты
46.	Удзел у міжнароднай філасофскай алімпіядзе старшакласнікаў	На працягу года	ФФСН
47.	Правядзенне псіхалагічнай алімпіяды з прыцягненнем старшакласнікаў	Красавік-май 2016	ФФСН
48.	Правядзенне Штогадовага конкурсу сачыненняў вучняў ліцэяў, гімназій, агульнаадукацыйных школ, прафесійна-тэхнічных і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў на тэму «Вера ў сэрцы маім»	Лістапад 2015- красавік 2016	Інстытут тэалогіі
49.	Правядзенне конкурсу навуковых работ навучэнцаў ліцэяў, гімназій, агульнаадукацыйных школ, прафесійна-тэхнічных і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў на тэму «Біблейскія сюжэты ў мастацтве славянскіх народаў»	Лістапад 2015 - май 2016	Інстытут тэалогіі
Школы юных, падрыхтоўчыя курсы			
50.	Школа юных матэматыкаў і інфарматыкаў ■ Арганізацыя Цэнтра па працы з таленавітымі навучэнцамі і Музея навукі на базе гімназіі № 56 г. Мінска (сумесна з камітэтам па адукацыі)	На працягу года	ФПМІ

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Арганізацыя збораў, міжшкольных (а таксама непасрэдна ў школах) факультатываў дадатковага навучання па матэматыцы і інфарматыцы ■ Навуковы семінар для старшакласнікаў па рашэнні даследчых задач («Праблемны семінар») Навуковы семінар для старшакласнікаў “Уводзіны ў сучасную матэматыку”		
51.	Школа юнага філолага	На працягу года	Філалагічны ф-т
52.	Школа географаў, краязнаўцаў і геолагаў	На працягу года	Геаграфічны факультэт
53.	Праца вочна-завочнай (дыстанцыйнай школы дадатковай геаграфічнай адукацыі	На працягу года	Геаграфічны факультэт
54.	Вочна-завочная школа па фізіцы і матэматыцы	На працягу года	Фізічны факультэт
55.	Школа будучага мытніка	На працягу года	ФМА
56.	Школа радыёфізіка	На працягу года	ФРФіКТ
57.	Матэматычная школа для абітурыентаў	На працягу года	ММФ
58.	Школа юнага гісторыка	На працягу года	Гістарычны факультэт
59.	Школа юнага біёлага	На працягу года	Біялагічны факультэт
60.	Школа маладога журналіста	На працягу года	Інстытут журналістыкі
61.	Гурток «Юны хімік»	На працягу года	Хімічны факультэт
62.	Школа юных філосафаў «ПАЙДЗЕЙЯ»	На працягу года	ФФСН
63.	Праца «Студыі гуманітарных ведаў імя С.С. Авярынцава »	На працягу года	Інстытут тэалогіі
64.	Арганізацыя работы «Клуба абітурыентаў» і «Арт-клуба» для выпускнікоў школ Мінска і Мінскай вобласці	На працягу года	ДІКСТ
65.	Падрыхтоўчыя курсы па агульнаадукацыйных прадметах	На працягу года	ФДА
66.	Падрыхтоўчыя курсы па рускай мове, беларускай мове, рускай літаратуры, беларускай літаратуры, замежных мовах	На працягу года	Філалагічны факультэт (Цэнтр філалагічных паслуг)
67.	Падрыхтоўчыя курсы па дысцыпліне «творчасць».	На працягу года	Факультэт журналістыкі, ДІКСТ (кафедра мастацтваў)
68.	Дыстанцыйная школа па матэматыцы	На працягу года	ММФ
69.	Падрыхтоўчыя курсы "Абітурыент хімфака	Дні школьных канікул	Хімічны факультэт
70.	Курсы Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова БДУ	На працягу года	МГЭІ імя А.Д.Сахарова

№	Мерапрыемства	Тэрміны	Адказныя
Праца з настаўнікамі			
71.	Выступленні перад настаўнікамі ў МГІРА, МАІРА, Акадэміі паслядыпломнай адукацыі	На працягу года	Факультэты і інстытуты
72.	Заклучэнне дагавораў са школамі аб правядзенні прафарыентацыйнай работы	На працягу года	Факультэты і інстытуты
73.	Навукова-метадычны семінар настаўнікаў матэматыкі па працы з адоранымі дзецьмі; правядзенне заняткаў на курсах павышэння кваліфікацыі настаўнікаў фізікі, гісторыі, геаграфіі, хіміі, біялогіі, рускай і беларускай філалогіі, грамадазнаўства	На працягу года	Факультэты і інстытуты
74.	Семінар для кіраўнікоў гурткоў экалогіі і аховы прыроды	На працягу года	Геаграфічны факультэт